

**План мерапрыемстваў  
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”  
на люты 2022 г.**

*Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:*

- 1. Бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*

**Мастоўская раённая бібліятэка**

- “Конституция – символ эпохи” – адкрыты дыялог з моладдзю, 02.02
- “Роднага края імёны” – дзень інфармацыі, 04.02
- “Книга на службе здоровья” – відэаагляд, 10.02
- “Исповедь мужества и любви” (да 100-годдзя з дня нараджэння мастака Міхаіла Савіцкага) – электронная прэзентацыя, 18.02

**Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача**

- “Книжный дождь из любимых книг” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурная гульня-падарожжа, 20.02

**філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Валянцінка” – майстэрня, 09.02
- “Разумнікі і разумніцы” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – эрудыт - лато, 17.02

**філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “Все начинается с любви” (да Дня ўсіх закаханых) – свята, 11.02
- “Не пакідайце мовы роднай...” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – віктарына, 18.02

**філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “Як званочак звініць наша родная мова” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – гадзіна роднай мовы, 20.02
- “Захаваем сябе для жыцця” – сустрэча, 27.02

**філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Главный документ на службе народа” – гадзіна пытанняў і адказаў, 01.02
- “Каб кожны Панчанку пачуў” – прэзентацыя, 12.02
- “Правда о наркотиках” – калейдаскоп цікавых фактаў (раённая бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”, 25.02

**філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Гучы, родная мова!” (да Міжнароднага дня роднай мовы) - гадзіна паэзіі, 17.02

- “Нарко-Стоп!” – слайд-рэпартаж (раённая бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”), 27.02

**філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “З любоўю да роднай мовы” – конкурс знаўцаў, 19.02

- “Сети все возрасты покорны” – урок, 27.02

**філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Обо всем на свете в журнале и газете” – хвіліна рэкламы, 26.02

- “Сцеражыся белай хваробы” – гутарка-папярэджанне (раённая бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”), 27.02

**філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”**

- “Любви чарующие строки” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – літаратурны вечар, 11.02

- “Что я знаю о библиотеке” – квіз, 20.02

- “Любі, шануй, ведай роднае слова” – краязнаўчы ўрок, 23.02

**філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**

- “Дом, в котором живут книжки” – экскурсія, 06.02

- “Чароўныя гукі роднай мовы” – літаратурная гадзіна, 20.02

- “Жизнь прекрасна – не губи её” – гутарка-папярэджанне (раённая бібліятэчная інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”), 27.02

**філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Но как на свете без любви прожить?” – літаратурна-музычны вечар (да Дня закаханых), 17.02

- “Таямніцы роднай мовы” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – конкурс, 20.02

**філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Зімовае чараўніцтва” – гадзіна паэзіі, 19.02

**філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**

- “Ніколі не забудзем” – гутарка-дыялог, 19.02

- “Жылі-былі” – дзень любімых казак, 27.02

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах